

Дата: 18.04.2013 Время: 15:00

Повестка дня:

№	Вопрос	Докладчик	Готовят
1	Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай дысцыпліны і грамадскага парадку ў святле патрабаванняў Дырэктываў №1 Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны” і №2 “Аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата”	Бандарэнка К.М.	Прарэктары, дэканы, кіраўнікі аддзелаў і службаў
2	Аб фарміраванні прафесійных здольнасцяў студэнтаў факультэта педагогікі і псіхалогіі дзяцінства	Камарова І.А.	Шутаў У.У., Ліхачова С.М., Вярхоўцава Н.К.

Решение:

ВОПРОС

- I. Аб задачах па ўмацаванні выканаўчай дысцыпліны і грамадскага парадку ў святле патрабаванняў Дырэктываў №1 Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь “Аб мерах па ўмацаванні грамадскай бяспекі і дысцыпліны” і №2 “Аб мерах па далейшай дэбюракратызацыі дзяржаўнага апарата”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Информацию о задачах по укреплению исполнительской дисциплины и общественного порядка в свете требований Директив №1 и 2 Президента Республики Беларусь принять к сведению.
2. Руководителям структурных подразделений усилить контроль за выполнением плана по улучшению условий труда.
3. Руководителям всех структурных подразделений активизировать работу по информированию граждан по направлениям деятельности.
4. Заместителям деканов по идеологической и воспитательной работе при формировании плана воспитательной работы на 2013/2014 учебный год предусмотреть мероприятия, способствующие профилактике правонарушений и нарушений учебной дисциплины среди студентов, неукоснительному соблюдению требований антикоррупционного законодательства.

ВОПРОС

- II. Аб фарміраванні прафесійных здольнасцяў студэнтаў факультэта педагогікі і псіхалогіі дзяцінства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Признать уровень развития профессиональных способностей студентов факультета педагогики и психологии детства отвечающим требованиям стандартов высшего образования.
2. Декану факультета педагогики и психологии детства Комаровой И.А., заведующим кафедрами Котляровой Э.В., Прокофьевой О.О., Снопковой Е.И., Шергилошвили Ю.К. в целях дальнейшей работы по развитию профессиональных способностей студентов:
 - продолжить работу по подготовке к изданию учебно-методических комплексов по всем дисциплинам специальностей в соответствии требованиями Постановления Министерства образования Республики Беларусь от 26.07.2011 №167;
 - начать апробацию в 2013–2014 учебном году рейтинговой системы контроля знаний студентов по специальным дисциплинам;
 - тематику дисциплин по выбору тесно связывать с профессиональной направленностью будущей специальности студентов;

- обратить особое внимание на профориентационную работу с абитуриентами, поступающими на специальность «Дошкольное образование» на базе среднего и среднего специального образования.

Срок: постоянно

3. Декану факультета педагогики и психологии детства Комаровой И.А., заведующим кафедрами Котляровой Э.В., Прокофьевой О.О., Снопковой Е.И., Шергилошвили Ю.К. разработать перечень конкретных мероприятий по оптимизации количественного и качественного состава кафедр в соответствии с требованиями п.13.3 Постановления Министерства образования Республики Беларусь от 01.08.2012 №93 «Об утверждении Положения об учреждениях высшего образования».
Срок: до 30.08.2013 г.
4. Учебно-методическому управлению изучить и обобщить опыт кафедр факультета педагогики и психологии детства по формированию у студентов профессиональных способностей в ходе учебного процесса и других форм занятий во вне учебное время.
Срок: до 30.08.2013 г.
5. Ректорату, финансовым службам университета, отделу информационных технологий при формировании плана закупок на 2014 г. предусмотреть приобретение для факультета мультимедийного оборудования и компьютерной техники.
Срок: до 30.11.2013 г.

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора Вишневого М.И.